

Другі операцыі

Выкарыстанне дысплея

С дапамогай дысплея можна прачытаць інфармацыю аб акумулятары і батарэях.

Праверка інфармацыі аб аўдыя кампакт-дыску

Праверка агульнага колькасця дорэжек і вярмяні воспроизведения компакт-диска.
Нажміце **[9]**.

Агульнае колькасць дорэжек	Агульнае вярмяні воспроизведения

Праверка інфармацыі на дыску MP3/WMA

Праверка агульнага колькасця папак компакт-дыска.
Нажміце **[9]**.

Агульнае колькасць папак	Агульнае вярмяні воспроизведения

Праверка інфармацыі о файлах
Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку DISPLAY/ENTER **[5]** пры воспроизведении дыска MP3/WMA. Індикацыя на дысплеі будзе змяняцца наступным чынам:

	Номер тэкучага файла і вярмяні воспроизведения
	Назвае композицыі [7] *
	Імя іспольніцеля [8] *
	Назвае альбома [9] *

* Калі файл не з’яўляецца індэксам ID3, то на дысплеі п’явіцца імя файла або папка.

Повторнае воспроизведение дорэжек/файлов MP3/WMA (Режим возобновления воспроизведения)

Повторнае воспроизведение дорэжек/файлов MP3/WMA магчыма ў аэбачым, сучасным і запэраграміраваным рэжыме воспроизведения.

1. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку CD **[3]**.

На дысплеі з’явіцца індикацыя "CD".

2. Выканайце наступныя операцыі.

Для пачатку	Сядзіце наступныя
Одна дорэжка/файл MP3/WMA	1. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку REPEAT [6] , пака не п’явіцца індикацыя "CF 1" .
Усе дорэжки/файлы MP3/WMA с компакт-дыска	2. Нажміце кнопку [4] , каб выбраць дорэжку/файл MP3/WMA, воспроизведение которой требуется повторить.
Выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы	1. Нажміце кнопку MODE [4] , пака не п’явіцца індикацыя "SHUF" . Потым затым нажміце кнопку REPEAT [6] , пака не п’явіцца індикацыя "REP".
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	2. Выкарыце папку, нажав [4] или [9] .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	1. Навіце воспроизведение в произвольной последовательности случайной последовательности дорэжек/файлов MP3/WMA в случайной последовательности").
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	2. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку REPEAT [6] , пака не п’явіцца індикацыя "CF" .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	1. Навіце воспроизведение папки в произвольной последовательности (см. раздел "Воспроизведение последовательности дорэжек/файлов MP3/WMA в случайной последовательности").
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	2. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку REPEAT [6] , пака не п’явіцца індикацыя "CF" .
Дорэжкі/файлы MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA с компакт-дыска)	3. Нажміце кнопку [9] .

Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць запэраграміраванае воспроизведение.

Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць запэраграміраванае воспроизведение.

Іншыя операцыі

Выкарыстанне дысплея

На дысплеі можна перагляднуць інфармацыю пра компакт-дыск.

Перагляд інфармацыі пра аўдыякомпакт-дыск

Агульная колькасць дорэжкі і час відтворення компакт-дыска.
Нажміце кнопку **[9]**, каб зупиніць відтворення компакт-дыска.

Агульная колькасць дорэжек	Агульнае вярмяні відтворення

Перагляд інфармацыі пра дыск MP3/WMA

Агульная колькасць папак на дыску
Нажміце кнопку **[9]**, каб зупиніць відтворення компакт-дыска.

Агульная колькасць папак	Агульнае вярмяні відтворення

Інфармацыя пра DISPLAY/ENTER **[5]** на сістэмі п’д час відтворення дыска MP3/WMA. Выхад дысплея змяняецца ў наступным парадку:

	Номер пачатковага файла і час яго відтворення
	Назва композицыі [7] *
	Імя выканаўцы [8] *
	Назва альбому [9] *

* Калі файл не з’яўляецца індэксам ID3, то на дысплеі з’явіцца імя файла або папка.

Цыклічныя відтворення звуковых дорэжкі (файлы MP3/WMA) (повторное воспроизведение)

Звуковыя дорэжкі (файлы MP3/WMA) можна відтвораць цыклічна ў доўжным, доўжым або запэраграміраваным парадку.

1. Нажміце кнопку CD **[3]** на сістэмі.

На дысплеі з’явіцца напіс «CD».

2. Выканайце відтворенні дзі.

Повторный элемент	Зробіць так
Одна дорэжка (файл MP3/WMA)	1. Нажміце кнопку REPEAT [6] на сістэмі, доки не з’явіцца напіс "CF 1" .
Усе дорэжкі (файлы MP3/WMA) с компакт-дыска	2. За дапамогаю кнопак [4] і [9] выбірайце дорэжку (файл MP3/WMA), яку неабходна паўтарыць.
Выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	1. Нажміце кнопку MODE [4] , доки не з’явіцца напіс «SHUF», а потым нажміце кнопку REPEAT [6] , доки не з’явіцца напіс «REP».
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Выкарыце папку за дапамогаю кнопак [4] або [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	1. Запусціць відтворення ў доўжным парадку (дыя. раздзел "Відтворення дорэжек і файлаў доўжым парадку").
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Нажміце кнопку REPEAT [6] на сістэмі, доки не з’явіцца "CF" .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	1. Запусціць відтворення ў доўжым парадку (дыя. раздзел "Відтворення дорэжек і файлаў доўжым парадку").
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Нажміце кнопку REPEAT [6] на сістэмі, доки не з’явіцца "CF" .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	1. Запусціць відтворення ў аэбачым парадку (дыя. раздзел "Воспроизведение произвольной последовательности").
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Нажміце кнопку REPEAT [6] на сістэмі, доки не з’явіцца "CF" .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	1. Запусціць відтворення ў аэбачым парадку (дыя. раздзел "Воспроизведение произвольной последовательности").
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Нажміце кнопку REPEAT [6] на сістэмі, доки не з’явіцца "CF" .
Дорэжкі (файлы MP3/WMA) ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .

Выкарыстанне дысплея

Для пачатку	Сядзіце наступныя
Зіраграміраваная дорэжка/файл MP3/WMA (см. раздзел "Создание собственной программы").	1. Запраграміруйце для воспроизведения дорэжку/файл MP3/WMA (см. раздзел "Создание собственной программы").
Дорэжка/файл MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	2. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку REPEAT [6] , пака не п’явіцца індикацыя "CF" .
Дорэжка/файл MP3/WMA ў выбранай папцы (толькі для дыска MP3/WMA) с компакт-дыска	3. Нажміце кнопку [9] .

Отмена повторного воспроизведения
Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку REPEAT **[6]**, пака с дысплея не зніснецца індикацыя **"CF"**.

Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць запэраграміраванае воспроизведение.

Воспроизведение дорэжек/файлов MP3/WMA в случайной последовательности (Режим воспроизведения в произвольной последовательности)

Дорэжкі/файлы MP3/WMA можна воспроизводзіць у случайнай последовательности.

1. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку CD **[3]**.

На дысплеі з’явіцца індикацыя "CD".

2. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку MODE **[4]**, пака на дысплеі не з’явіцца індикацыя "SHUF".

Пры выбары воспроизведения папки в произвольной последовательности (толькі для дыска MP3/WMA) нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку MODE **[4]**, пака на дысплеі не з’явіцца індикацыя **"CF"** і **"SHUF"**. Затем нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку **[4]** + **[9]** для выбора трэбавай папки.

3. Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць воспроизведение в произвольной последовательности.

Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць запэраграміраванае воспроизведение.

Отмена воспроизведения в произвольной последовательности
Спачатку астаньце воспроизведение. Затем нажміце кнопку MODE **[4]**, пака пака на дысплеі не зніснецца індикацыя "SHUF".

Советы

- Во вярмяні воспроизведения в произвольной последовательности не ўдаецца выбраць прадуманае дорэжку/файл MP3/WMA, альбо акумулят.
- Во вярмяні запэраграміраванага воспроизведения не работайць функцыя возобновления воспроизведения.

Создание собственной программы (Режим запрограммированного воспроизведения)

Магчыма выбраць парадок воспроизведения до 25 дорэжек/файлов MP3/WMA, імясцоцца на компакт-дыску.

1. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку CD **[3]**.

На дысплеі з’явіцца індикацыя "CD".

2. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку MODE **[4]**, пака на дысплеі не з’явіцца індикацыя "PGM".

3. Нажміце кнопку **[4]** или **[9]**, чтобы выбрать дорэжку/файл MP3/WMA, а затем нажміце кнопку DISPLAY/ENTER **[5]**, чтобы добавить их в программу.

Пачацеце даўнюю операцыю, каб запэраграміраваць другія дорэжкі в трэбавым парадку.

Посля праграмавання першай дорэжкі, з’явіцца індикацыя "STEP 1", а на якой следуйт выбраная дорэжка/файл MP3/WMA.

Пры кожным дадаванні дорэжкі/файл MP3/WMA нумар шака ўзвельчыцца на адзінку.

Аўдыя компакт-дыск (Program Play)	Агульнае вярмяні воспроизведения выбранай дорэжкі

Дыск MP3/WMA (Program Play) (прыклад пры ўстаўцы дыска MP3)	Номер запэраграміраванай дорэжкі
	Номер запэраграміраванага файла

4. Нажміце кнопку **[9]**, каб пачаць запэраграміраванае воспроизведение.

Отмена запрограммированного воспроизведения

Спачатку астаньце воспроизведение. Затем нажміце кнопку MODE **[4]**, пака пака с дысплея не зніснецца індикацыя "PGM".

Удаление созданной программы

Нажміце кнопку **[9]**. На дысплеі на 2 секунды з’явіцца індикацыя "NO STEP", а тажае та інфармацыя, которая отобразилась при загрузке информации об устройстве.

Советы

- Во вярмяні апраграміравання паўтарыць, так как она сохраняется до нажатыя кнопки **[9]** или открытия отсека для компакт-дисков.
- Во вярмяні запэраграміраванага воспроизведения не работайць функцыя возобновления воспроизведения.

Предварительная настройка радиостанций

Настройку на радиостанции можно сохранить в памяти устройства. Можно в любой последовательности сохранить настройку 30 радиостанций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-диапазоне.

1. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку RADIO **[13]**, выбірайце дыялаз.

2. Утрымайце нажатым раскладзеную на ўстройствае кнопку RADIO **[13]** в течение 2 секунд, пака на дысплеі не з’ямітае індикацыя "AUTO".

Для станцыі со слабым сигналам трэбуецца ручная настройка.

3. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку DISPLAY/ENTER **[5]**.

Радиостанции будут сохранены в памяти в порядке возрастания частот.

Если не удаётся выполнить автоматическую настройку на станцию

1. Нажміе кнопку RADIO **[13]**, выбірайце дыялаз.

2. Настройте в ручную станцию.

3. Удерживайте нажатым раскладзеную на ўстройствае кнопку DISPLAY/ENTER **[5]** в течение 2 секунд, пака на дысплеі не з’ямітае мерцае прадварительной настройке.

4. Нажміаіте раскладзеную на ўстройствае кнопку PRESET + или – **[7]**, пака на дысплеі не з’ямітае неабходный мерцающий значок прадварительной настройки.

5. Нажміце раскладзеную на ўстройствае кнопку DISPLAY/ENTER **[5]**.

Новая станция заменит старую.

Совет

Предварительно настроенные радиостанции сохраняются в памяти даже в том случае, если отсоединить кабель питания переменного тока или вынуть батареи.

Прослушивание настроенных радиостанций

1. Нажміе кнопку RADIO **[13]**, выбірайце дыялаз.

2. Нажміе раскладзеную на ўстройствае кнопку PRESET + или – **[7]**, настроите на сохраненную радиостанцию.

Засыпание под музыку

1. Включите воспроизведение требуемого аудиального источника.

2. Нажміе кнопку SLEEP **[3]**, чтобы отобразить индикацию "SLEEP".

3. Нажміе кнопку SLEEP **[3]**, чтобы выбрать время (в минутах), по истечении которого устройство должно автоматически выключиться.

Пры кожным нажатым індикацыя будзе змяняцца наступным чынам: "AUTO" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".

* Пры выбары параметра "ALTO" ўсталяванае не больш чым 90 мінут, і ўстройство аўтаматычна выключыцца.

Пры прослушивании радио или музыки через аудиочувствительную антенну устройство выключится через 90 минут.

По истечении заданного времени устройство автоматически выключится.

Через 4 секунды после нажатыя кнопки SLEEP **[3]**, выполняется ввод времени, отображаемого в данный момент на дисплее.

Отмена функции автоматического отключения

Нажміце кнопку PRESET **[7]**, чтобы отключить функцию автоматического отключения.

После нажатыя кнопку SLEEP **[3]**, чтобы установить для таймера отключения значение "OFF" в шаге 3.

Поддерживаемые устройства USB

С данным устройством можно использовать следующие устройства USB Sony.

Другие устройства USB не поддерживаются данным устройством.

Утвержденные цифровые музыкальные проигралтели Sony (по состоянию на январь 2008 г.)

Название изделия	Название модели
Walkman®	NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-A815/A816/A818
	NWZ-S51/S516/S615F/S616F/S618F/S716F

Посетите веб-узлы, указанные ниже, для получения последних данных о поддерживаемых устройствах.

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latm.com/ra/info/>

Для клиентов в Азии и Океании:

<http://www.sony-asia.com/section/support/>

Примечания

* При форматировании выделенных моделей оно должно выполняться с помощью самой модели или специального программного обеспечения для этой модели.

* Не используйте никакие другие устройства USB, кроме указанных. Работа моделей, не перечисленных выше, не гарантируется.

* Работа также не всегда гарантируется при использовании указанных устройств USB.

* Некоторые функции устройств USB не удаётся проработать в определенных регионах.

* Не поддерживается воспроизведение файлов Windows Media Audio/AAC, записанных с помощью технологии защиты авторских прав.

* Не поддерживается загрузка файлов, загруженные с музыкальных веб-узлов.

* Соединение через контроллер не поддерживается.

Меры предосторожности

Диски, которые **МОЖНО** воспроизводить на этом устройстве

• Аудио компакт-диски

• CD-R/CD-RW (файлы CD-DA*/MP3/WMA)

* CD-DA – это сокращение от Compact Disc Digital Audio – цифровой аудио компакт-диск. Это стандарт записи, используемый для аудио компакт-дисков.

Диски, которые **НЕЛЬЗЯ** воспроизводить на этом устройстве

• Диски CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличающемся от формата музыкальных компакт-дисков, формата CD-DA и формата MP3.

• Диски CD-R/CD-RW, записанные на несоместном устройстве.

• Диски CD-R/CD-RW, запись на которые была произведена некорректно

Примечания о дисках

* Перед воспроизведением очистите диск чистой тканью.

* Чистите диск от центра к периферии. Царапины, грязь или отпечатки пальцев могут стать причиной ошибки поиска.

* При форматировании выделенных моделей оно должно выполняться с помощью самой модели или специального программного обеспечения для этой модели.

* Не используйте никакие другие устройства USB, кроме указанных. Работа моделей, не перечисленных выше, не гарантируется.

* Работа также не всегда гарантируется при использовании указанных устройств USB.

* Некоторые функции устройств USB не удаётся проработать в определенных регионах.

* Не поддерживается воспроизведение файлов Windows Media Audio/AAC, записанных с помощью технологии защиты авторских прав.

* Не поддерживается загрузка файлов, загруженные с музыкальных веб-узлов.

* Соединение через контроллер не поддерживается.

* Не используйте устройства, например, бленды, разбитые, поврежденные в процессе средства для чистки или антистатической аэрозоли, предназначенной для выключ